

Слава сталінскім пітомцам, дастойным сынам нашай вялікай сацыялістычнай радзімы!  
 Беларускі народ шчыра вітае адважных сынаў сацыялістычнай радзімы.  
 Прыбытанне тт. Гінало і Галадзеда Героям Савецкага Саюза Чкалаву, Байдукову, Белякову.  
 Прыбытанне тав. Чарвякова сталінскім пітомцам Чкалаву, Байдукову, Белякову.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — Слава пераможцам!  
 В. Чкалаў, Г. Байдукоў, А. Белякоў. Дзякуй табе, вялікая краіна!  
 Усенароднае абмеркаванне праекта Канстытуцыі Саюза ССР.  
 Е. Паваротна. За высокі нумар ільвовакапа.  
 У паркамале замежных спраў.  
 Ваенна-фашыстскі мажэж у Іспаніі.

### „АНТ-25“ ПРЫЛЯЦЕЎ У МАСКВУ

# СЛАВА СТАЛІНСКІМ ПІТОМЦАМ, ДАСТОЙНЫМ СЫНАМ НАШАЙ ВЯЛІКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ!

## ГЕРОЯМ СОВЕЦКАГА САЮЗА ТАВАРЫШАМ ЧКАЛАВУ, БАЙДУКОВУ І БЕЛЯКОВУ

Шлем гарачае прывітанне і віншаванне пераможцам беспрыкладнага герайчнага пералёту.

Няма слоў, каб выказаць захапленне пералётам сталінскіх выхаванцаў на Сталінскім маршруце.

Нас радуе ваша адвага, ваша хладнакроўе і майстэрства. Нас радуе майстэрства нашых будаўнікоў самалёта. Нас радуе магучасць нашай радзімы, зольнай будаваць такія павятражныя караблі, зольнай арганізоўваць такія пералёты.

Адвага, хладнакроўе і вытрыманасць — гэта ўласцівасць савецкага народа, які выхоўваецца **СТАЛІНЫМ**.

Вы, таварышы, добра ўсвоілі сталінскае выхаванне і таму перамаглі.

Жадаем вам поспеху і новых перамог — пакараць яшчэ большыя павятражныя прасторы.

ГАЛАДЗЕД.

ГІНАЛО.

Старшыня Сойнарнага БССР.

Сакратар ЦК КП(б)Б.

## СЛАВА ПЕРАМОЖЦАМ!

Герой Савецкага Саюза тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў бліскуча завяршылі пералёт. Дакладна ў вызначаны час прыгожа чырвоначырвоная ітушка «АНТ-25» выдатна прыляцела на аэрадроме сталінскай вялікай радзімы.

Валікі Сталін, члены Палітбюро ЦК ВКП(б), члены Урада, працоўныя Масквы, а разам з імі і ўся краіна Савецкай урачыста сустракалі Герояў, багратыя пераможцаў суровай Арктыкі.

З бацькоўскай любоўю і ўвагай мудры правядор сачыў, кіраваў сваёй шчырай рукой гэтым беспрыкладным пералётам. Гэта любоў і ўвага з новай сілай былі праўдзеныя ўрачы пры сустрачкі Герояў у Маскве.

Масква прыняла сё свае адмыкні вялікіх сталінскіх выхаванцаў, насадуўшы вышэйшую банаграду СССР і гонар прывітанія Сталіна, Молатава, Орджанікідзе, Варашылава, Жданова: «Таварышы нашай мужнасцю, адвагай, вытрыманасцю, хладнакроўем, настойлівасцю, майстэрствам». Гэты гонар надавалі ўся сталіна і ўвесь савецкі народ, які бачыць, як сталінская публіка стала ў руках адважных пілотаў сілай загадаючай стыхіям і пакараючай стыхіі».

Выдатны майстры лётага і штурманскага майстэрства тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў па-большынску выканалі заданне партыі і Урада.

Пералёт «АНТ-25» па працяжнасці шляху, складанасці трасы і ўмоў выканання задачы не мае сабе роўных у свеце. Ён наглядна прадэманстравалі магучы рост нашых авіяцыйных кадраў, велізарныя дасягненні нашай авіяцыйнай прамысловасці і авіяцыйнай тэхнікі.

У імя любові да радзімы, у імя славы і магучасці, у імя любові да партыі Леніна — Сталіна слаўныя сыны герайчнага савецкага народа зрабілі свой шлях на Сталінскім маршруце, на сталінскіх крылах.

«Мы покорым прасторы і вярнемся — так пецца ў папулярнай песні. І жывіць штодзённае жыццё дае гэтаму яркае папярэджанне.

наш савецкай песні. І жывіць штодзённае жыццё дае гэтаму яркае папярэджанне. Пералёт Чкалава, Байдукова і Белякова, высотныя палеты Кокінакі, Алексеева — незабыўныя старонкі перамог сацыялізма. Любымі савецкага народа, сталінскіх выхаванцаў — нашы савецкія дзяткі — на савецкіх машынах з савецкім матарам ляцяць вышэй за ўсіх і халей за ўсіх.

У іні ўсенароднага трыумфу мы навіны памятаем і заўсёды кіравацца мудрым сталінскім наказам — не забывацца, не сукайовацца на дасягнутыя поспехі! Імяліва іці наперад, няспання рыхтаваць лепшыя ў свеце кадры, асцільваць тэхніку — вось ганаровыя задачы кожнага трыумфа нашай радзімы. І савецкі народ, пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна, натхнёны прыкладам сваіх герояў, з гэтай заагачай справіцца з гонарам.

Савецкі народ — багратыя партыі свайго сацыялістычнага радзімы. І выказваючы свайго лепшага савецкага патрыятызму, Герой Савецкага Саюза, камандзір легендарнага «АНТ-25» Валеры Чкалаў, таварыш: «Мы выканалі заданне Сталіна таму, што ў мыслі аб ім мы чэрпалі волю і сілу для пералёту. Мы ляцелі не для асабістай славы, і я, і Байдукоў і Белякоў з'яўляемся часткаю аднаго стосмілізіонна-мільянага калектыва вялікай краіны. Мы выканалі заданне народу Савецкага Саюза пракласці Паўночны павятражны шлях. Мы горды тым, што апраўдалі надзеі свайго радзімы».

Пералёт Герояў Савецкага Саюза паказвае, што для большасці для людзей, выхаваных Сталіным, няма перашкод, якія-б не была было перамагчы.

Беларускі народ разам з усімі народамі Савецкага Саюза пільна вітае і гарача віншае багратыяных заваявальнікаў павятражных прастораў — Герояў Савецкага Саюза тт. Чкалава, Байдукова і Белякова.

Гонар і слава дастойным сынам, горным сокалам сацыялістычнай радзімы!



## СУСТРЭЧА У СТАЛІЦЫ

10 жніўня Масква сустракала герояў — багратыяных сынаў вялікай савецкай краіны — таварышоў Чкалава, Байдукова і Белякова, зрабіўных беспрыкладны ў гісторыі чалавечства пералёт.

Ужо з самай раніцы сталіна прыняла святочны выгляд. Вуліцы, плошчы, заводы, фабрыкі, дамы былі ўбраны чырвонымі і блакітнымі сцяжкамі, доўгамі, партретами.

Усюды — любоўна ўпрыгожаныя кветкамі і зольнай партреты правядора народаў, натхнёна гэтага герайчнага пералёту, севілінага наставніка, вялікага друга працоўных таварыша Сталіна, партреты кіраўнікоў партыі і Урада, выстанаўленыя тых герояў-лётачцаў, партреты тых смяльчак, чыя мужнасць, адвага, вытрыманасць, хладнакроўе, настойлівасць і майстэрства прынеслі бліскучую перамогу, якая стала горадзімо ўсяго савецкага народа.

Збіраюцца саборы і таварышы, родзічы і блізкія Герояў. Тут Ольга Эрэмава Чкалава з сынам Ігарам, Еўгенія Сяргееўна Байдукова, шмат лётачцаў, камандзіраў Чырвонай арміі і павятрагнага флоту.

У шматлікай групе работнікаў авіяпрамысловасці — начальнік Галоўнага кіраўніцтва авіяцыйнай прамысловасці Нармазьяжпрама М. М. Кагановіч.

З непарпнем паглядваюць на небасхі А. Н. Тупалеў, А. Н. Некрасаў, А. А. Міхаліч, творца думка як іх увасобілі ў выдатны самалёт, у вынослівым, дзюжым безлакорна матары.

У групе пілотаў, якія ядуць гуртку, выдатна фігура Героя Савецкага Саюза М. М. Громава. Побач з маршалам Савецкага Саюза А. І. Егоровым стаяць камандзір другога ранга Я. І. Алксніс, М. Ф. Шкіратоў, імянінікі наркома цяжкай прамысловасці Ю. І. Пятакоў, М. Л. Рукмініч, сакратар ЦК ВКП(б) А. В. Косароў.

Прыляцаюць кіраўнікі маскоўскіх арганізацый Н. С. Крушчов, М. М. Булькоў, Н. В. Марголін, С. З. Карытны, Н. А. Булганін, Н. А. Філатаў, Е. С. Юган.

На небасхі ў акружэнні ганаровага эскорта 12-ці лёгкіх самалётаў паказаліся няясныя абрысы казачна-навілай і лудоўнай машыны. У 4 гадзіны 45 мінут над лесам, асветленым яркім сонцам, «АНТ-25» прыляцела схілае крыло. Ён ідзе ўсё ніжэй, робіць круты віраж і пачынае агібаць лётнае поле.

Апошні круг закончыў, машына аўсім нізка над амадзі.

І вось яе колы ўжо крануліся травы і плаўна пакліліся да пярста поля. Апошнія абароты віта, і гіганцкая ітушка замірае.

«АНТ-25» скончыў свой гістарычны пералёт. «АНТ-25» зноў у Маскве.

У 5 гадзін народны камісар пяркай прамысловасці тав. Орджанікідзе, сустрачы бурнай аваяняй, адкрытае мітынг. І калі ён гаворыць аб пурпёны вялікага Сталіна, аб маршруце «АНТ-25», начарчаным сталінскай рукой, грамаво «ўраў пракоўваецца па полю аэрадром».

З прывітаннай пракоўвай выступіла народны камісар абароны тав. Варашылаў. Сабраўшыся наладжваюць першаму маршалу Савецкага Саюза бурную аваяню.

Тав. Орджанікідзе прадстаўляе слова Героя Савецкага Саюза тав. Чкалаву. Грымляць апладысменты. Бесспаранку раздаюцца поўная захаплення воклічы прывітаніяў. Добраму камандзіру аўляжы «АНТ-25» апладыруюць таварышы Сталіна, кіраўнікі партыі і Урада.

Тав. Чкалаў, усхваляваны гарачай сустрачай, доўга не можа пачаць сваю прамоў. Але вось на мінуты амаўкае шматгалосе лётнае поле.

Усёўнена, магучна гучаць словы тав. Чкалава.

Мітынг закончыны. Амучала грамаво і раснае «ўра». Усхваляваны сустрачай з правядором, кіраўнікамі партыі і Урада, працэўнікамі працоўных сталіна, тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў сазына са сваімі сям'ямі ва ўпрыгожаныя кветкамі аўтамашыны і выязджаюць на шляху да Масквы. Следдам румыць бяскопная шаранга аўтамашынаў.

## Сталінскія пітомцы

У Маскве, у сталіну Савецкай краіны, вараваюцца пасля герайчнага рэйсу лепшыя сыны нашага народу, мужныя, адважныя пераможцы прастор. Сталёва ітушка, як легендарны кавёр-самалёт, пранеслася над тайгой, вадамі, ільдамі, прарвалася сэрць паларныя бурмы, туманы, дажджы і вятры.

За беспрыкладным пералётам разам з усім светам пільна сачылі працоўныя Савецкай Беларусі. Усе з непарпнасцю чакалі весткі аб самалёце, з прагасцю накіравалі на газету, збіраюцца каля радыё-прыёмнікаў. У гэтыя дні кожны з асабівай пельней думаў аб радзіме, маючых такіх выдатных сынаў. Тысячы вонкаў пад уплывам пералёту вырашылі ў гэтыя дні свой лёс. Ні адну сотню іх заўва прынеслі пільнасці ў ваяныя школы, аэрадромы, планерныя гурткі.

Чкалаў, Байдукоў, Белякоў — гэтыя імяны зараз ведае ўвесь свет. У нашай краіне яны не азнікоў, яны — толькі перадавыя байцы слаўнай арміі савецкіх пілотаў. Славы Сталіна — і сёння малых арлоў расправіць крылы, узаяюцца высока, пойдуч на подвиг, на выкананне самых пяржкіх задач, таварышы афарынаць жыццём за шчасце народу, за росквіт нашай радзімы, за мёр, за сацыялізм. Гераям — адразнівальная рыса савецкага народа. Наша краіна штодзённа, штогадына нараджае герояў, і наша моль, наша магучасць у тым, што кожны герой знаходзіць неадкладна сотні і тысячы сваіх паслядоўцаў.

Беларускі народ захапленца Чкалавым, Байдуковым, Беляковым і вітае іх з пераможным завяршаннем сталінскага маршруту. Беларускі народ нястомна будзе сацыялістычную гаспадарку і сацыялістычную культуру на захольніх рубяжках краіны і ўмапоўвае абарону граіна. Наш народ гатоў у любую мінуту выступіць супроць ворагаў на абарону свайго вялікай радзімы.

Прывітанне сталінскім пітомцам, Героям Савецкага Саюза Чкалаву, Байдукову, Белякову!

А. ЧАРВЯКОУ,  
старшыня ЦВК СССР і ЦВК БССР.

## Пералёт Героя Савецкага Саюза тав. Леванеўскага

НЬЮ-ІОРК, 8 жніўня. (ТАСС). Агенцтва «Юнайтэд прэс» паведамляе з Жано, што Герой Савецкага Саюза тав. Леванеўскі і штурман тав. Леўчэнка зрабілі пасадку ў Бела-Бел (Брытанская Калумбія 52 градусы 11 мінут паўночнай шыраты і 128 градусаў 9 мінут захольнай даўгаты).

Як паведамляе агенцтва «Арошытэд прэс» з Сіэтла, працэўнік Амтора тав. Сокалаў заавіў, што тав. Леванеўскі, у сувязі са значнай воблачнасцю, зрабіў пасадку ў Бела-Бел у 19 гадзін па ньёўёрскаму часу (у 2 гадзіны 9 жніўня па маскоўскаму часу) і аповіць палёт заўтра ў вынідку спрыяючага надвор'я.

## На Шчэлкоўскім аэрадроме

Яшчэ няма чатырох гадзін, а на аэрадроме сабраліся ўжо тысячы сустракаючых.

Тут і шонеры — Ленінградскага, Кіеўскага і Бауманскага раёнаў. Сярод вонх дэлегатаў працэўнікі піонерскага атрада ЦАП — дзеві будаўнікоў чырвоначырволай ітушкі. Ва ўсіх велізарныя букеты кветак.

На лётным полі каля абабітай чырвонымі палатнішчамі трыбуны



# БЕЛАРУСКІ НАРОД ШЧЫРА ВІТАЕ АДВАНЖНЫХ СЫНОЎ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

## Чытачам сталінскай „Правды“

Раніцою 10 жніўня «АНТ-25» стартуе заключны этап пералёту на Маскву. Заданне правесці самалёт Сталінскім маршрутам выканама. Мы з радасцю вярчэмыся дамоў — у сталіцу нашай дарагой радзімы.

Мы, гатовы да новых заваяванняў неасяжных прастораў, да новых дальных пералётаў.

Урад і асабіста таварыш Сталін далі высокую ацэнку нашай лётнай рабоце. Совецкі друк і ў першую чаргу «Правда» ўзялілі вельмі вялікую ўвагу пералёту. Яшчэ на востраве Уд мы чыталі «Правду» ад 21 ліпеня, дзе апісваўся наш старт.

Праз «Правду» мы дзякуем мільёны працоўных нашай краіны, якія правялі да нас цёплую ўвагу і клопаты.

Знімаю «АНТ-25»: ЧКАЛАУ, БАЙДУКОУ, БЕЛЯКОУ.

Омск, 9 жніўня 1936 года.  
(Перадана па тэлеграфу).

## СЛАВА ГЕРОЯМ СОВЕЦКАЙ КРАІНЫ

Гордым сокалам нашай вялікай радзімы, бесстрашным пілотам, героям Савецкага Саюза тт. Чкалаву, Байдукову і Белякову — у дзень аварыі ў сталіцу краіны соцыялізма паляце чырвонаармейскае прыквітаны!

Вы сваім гераічным пералётам па сталінскаму маршруту бліскуча прадэманстравалі перад усім светам велізарную магутнасць нашай савецкай авіяцыі, паказалі класічнае майстэрства ў авіяцыйнай тэхніцы. Ваш пералёт даў новы калітэйны ўклад у справу авіяцыі вялікай краіны соцыялізма.

Ваш гераізм і адвага патхпаюць байцоў, камандзіраў і падработнікаў Чырвонай арміі на яшчэ большыя поспехі ў баявой і палітычнай будоўле, на яшчэ большае агучванне вядоў левіцкай партыі большавікоў, вакол большавіцкага ЦК на чале з вялікім правядыром народаў, родным і любімым таварышом Сталінным.

Жадаем вам поспеху ў далейшай барацьбе за новыя сусветныя рэкорды на нашай савецкай авіяцыйнай тэхніцы.

Камідуў СЕРДЗІЧ, намддуў ШТЭРН, дывізійны камісар ЮНГ, брыгадны камісар ЗАРЫН, палітўнн ГРОС.

## Чкалаву, Байдукову, Белякову

Цэнтральны совет Асаовіахіма БССР горада вітае вас з бліскучым завяршэннем беспрыкладнага ў гісторыі авіяцыі пералёту. Вы заліковы доказ перавагі савецкай тэхнікі, бесстрашнасьці, сталінскай волі, высокай дысцыплінаванасці і вышэйшай савецкай авіяцыйнай тэхніцы.

Члены Асаовіахіма ў вашых аэра-клубах, пацхвняючы вашым подвігам, з большай настойлівасцю будуць дабівацца ступені вашага майстэрства.

Старшыня Цэнтральнага савета Асаовіахіма БССР А. МІЛОНАУ.

## Мужным сокалам савецкай зямлі

Нацхвняны вялікім генам мудрага Сталіна, адважыма сакала і птулінай радзімы перамагі суровыя далечныя, высока ўзняўшы над сусветам нашу славу, нашу гордаць.

Савецкія пісьменнікі Беларусі гонарацца вамі — пераможцамі прастораў і вышыняў.

Герой сталінскага маршруту, ваш бліскучы пералёт на нашай савецкай авіяцыі на стварэнне вобразу мужных людзей вялікай сталінскай эпохі.

Праўленне саюза савецкіх пісьменнікаў БССР.

## Будзем множыць стаханавіцкі перамогі

З неасяжнай увагай мы, ўсе рабочыя нашай фабрыкі, разам з усёй неасяжнай савецкай краінай сачылі за гераічным пералётам хваляючых і адважных герояў нашай савецкай авіяцыі тт. Чкалава, Байдукова і Белякова. Свая краіна з радасцю сустракае герояў у сталіцу нашай радзімы. Іх пералёт яшчэ раз прадэманстравалі перад усім светам сілу і моц СССР, любові і адданасці сваёй радзіме. Пералёт таксама паказаў растучую магутнасць Савецкага Саюза, магутнасць савецкай вытворчасці прамысловы ўзроста ў любых умовах.

Гордаць за сваю радзіму, за вялікую партыю Леніна—Сталіна, якая вядзе нас ад перамогі да перамогі! Пералёт нацхвняе нас на новыя стаханавіцкія подвігі і ўзнімае ў нас вялікае пачуццё савецкага патрыятызму. Будзем множыць перамогі нашай дарагой краіны стаханавіцкай работай у сабе на вытворчасці.

Гарадзец стаханавіцкае прыквітаныя героям-лётчыкам і самям лепшым пажалілі!

Стаханавіцкая фабрыка імя Кагановіча: Г. Н. СНАБЛО, С. І. РОЗЕНБЕРГ, З. Н. СНАБЛО.

## Ва славу Савецкага Саюза

Горада вітаю Героі Савецкага Саюза Чкалава, Байдукова, Белякова, зробіліх найвялікшы подвіг, нацхвняючы нас на новы перамогі ва славу Савецкага Саюза.

Я, як геолог, падкрэсліваю значэнне такога роду прыкладаў, асаб-

ліва на фронце асаваення глыбокіх недрў зямлі, якія толькі ў сабе найвялікшыя магчымасці для росквіту соцыялізма.

А. ЖЫРМУНСКІ, дырэктар Інстытута геалогіі і гідргеалогіі Акадэміі навук БССР.

## Дзякуй табе, вялікая краіна!

Мы вярчэмыся ў Маскву. Аста-дзец 15—17 гадзін палёту да тэ-доманту, калі наш «АНТ-25» з'я-віцца над сталінскай дарагой радзімай, якая пацхвняе пералёт і забаві-чэцца яго поспехам. Геаграфічны чатырохкутнік Масква — Зямля Франца-Іосіфа — Пекраўнаў-Іаўска — Камчатка — Хабарскі — Масква з'явіцца. У дні нашага адчынення на востраве Уд і ў Хабарску кожны з нас мільёны раз адчуваў і адчуе. Мы выказвалі свае мыслі і па-чущы на слолах, дзе прышодзі ра-скаваць аб пералёце ў гутарках з сётымі людзьмі — байцамі, камандзірамі, падработнікамі, рабочымі і ірабачымі. Хочацца перад зваротам у Маскву сказаць аб тым, што пера-жываем мы, тры лётчыкаў, па до-лю якіх выпала вялікая ішчэне правесці самалёт па Сталінскаму маршруту.

Зварот, як і старт, поўны арыш, выдатных старонак. У нашым над-іадымі Арктыкі, над суровымі гор-нымі хрыбтамі Якуціі, над бурным і туманым Охотскім морам, над со-камі Зайбайскага мора не адчуваў са-бе адзіноцкі. Мы безупынна адчу-валі пашчотную руку краіны, гато-вай у мінуту небеспечна падтрымаць нас. Мы ведалі, што мільёны люд-зей думалі аб нас, хвалючыся, чакаючы нашых перамог з борта «АНТ-25». Мы былі баздэры і ўсеў-пенны ў сабе. Гэту баздэраў усеў-пенні ў нашы сэрцы Сталін. Вялікі Сталін даў нам маршрут, вялікі Сталін вітаў знімаў самалёт у па-лёце. Мы маглі толькі перамагчы—

перамагчы ў славу нашай любімай краіны, найвялікшага чалавека нашай эпохі. Калі наш самалёт прылямаў на востраве Уд, мы зноў адчулі, якое пачуццё быць грамадзянінам Савецкага Саюза. Здалася, што на аддаленым востраве Охотскага мора, паселеным рыбакамі і забітымі пры каралеўскім гілякам, не прыходзіцца разлічваць на хуткае прыбыццё людзей з матарыка. Але не мінула і дзесяці гадзін, як на самале-тах, кадрах, патрацітых суднах да нас прыбылі дзесяткі людзей. Мы сустракалі радзуным прыём, тавары-ствам дапамогу. Божны імкнуўся зрабіць магчыма больш і лепш для аэкіпажу «АНТ-25».

Есць людзі, з якімі аэкіпаж моцна зружыўся, іх не забудзе. Гэта— саватар Ніжакамурскага аэкіпажа тав. Макінен, капітан дзяржаўнай безапаснасці тав. Ліпкоўскі, камандзір падраздзялення кадраў тав. Емельянаў, камісар тав. Колпаў, Фанінья Андрэеўна Смірнова—гас-падыня наша гаспадыня на востра-ве, палітўнн-гіляк Іхейн і многія іншыя. Прапоўныя Нікалаеўска, байцы, падработнікі ў дні прыбы-вання «АНТ-25» на востраве лічы-лі справы свайго гонару чым-не-будзь дапамагчы нам. Яны ажуржы-лі нас пашчотнымі слоўцамі, мы ні ў чым не адчуваў патрэбы: ў паселенні, якім мы штодзённа ат-ліваемся, іх мы не адчуваў патрэ-бы ўспажываць да дрэваў. Яны блы-пакі рожна, любячыя маці аберагалі палой і адданыя сваім сыноў. У



Уся краіна з выключнай увагай вочыма хваляю сацыялістичны пералёт «АНТ-25». НА ЗДЫМКУ: вучэты менскага аэраклуба аэкіпажа толькі што атрымалі весткі аб Героях Савецкага Саюза Чкалава, Байдукове і Белякове.

## Новая старонка ў гісторыі сусветнай навукі і тэхнікі

Героі сталінскага маршруту, бесстрашным пераможцам прастору, мужным сынам соцыялістычнай радзімы тт. Чкалаву, Байдукову і Белякову шле гарадзец прыквітаны Акадэмія навук БССР.

Ваш гераічны пералёт, якім гаварыцца ўсё савецкае Савоз, уні-свай новую старонку ў гісторыю су-светнай навукі і тэхнікі.

Ваша перамога — адна з самых выдатных, якія атрымалі краінай Савезаў пад кіраўніцтвам вялікага правядыра народаў таварыша Сталіна.

Вучоныя Савецкай Беларусі — фароста Савецкага Саюза на грані-цы з капіталістычным светам — па-лка вітаюць слаўных сокалаў вя-лікай краіны Савезаў.

Прэзідыум Акадэміі навук, акадэміі СУРТА, в. а. членам-нага сакратара акад. ВАЛЬФОН.

## Прывітанне героям

Героі ў Маскве...

Сталінскі маршрут, які мы і спа-дзяемся, закончыцца бліскучай пе-рамогай, перамогай сталінскай іаі, большавіцкай волі, энергіі і гераізму, удзячлівых людзей нашай радзімы.

Пералёт, які паказаў усаму свету гераізму нашай магутнай савецкай тэхнікі над суровымі сіламі стыхіі, з'яўляецца і грознай перапраговай для тых, хто марыць аб савецкіх землях, хто пачуе навае пагрэш крамешніцкія рукі на папярэшчых нашых вёсак і гарадоў.

Дарэмныя і пустыя іх надзеі!

З такой слаўнай авіяцыяй, з та-рымы мужнымі людзьмі авіяцыі мы перамажам.

Гарадзец прывітанне героям!

МІХАСЬ ЛЫНЬКОУ.

## НЕ СТРАШНЫ НАМ СІЛЫ ВОРАГАЎ

Прыбыццё самалёта «АНТ-25» у Маскву падвоіць вышкі бліскучай перамогі нашай краіны. Выдатны пералёт у Арктыку герояў Савецкага Саюза тт. Чкалава, Байдукова і Белякова прадэманстравалі нашу вы-ключную магутнасць у павятравай стыхіі.

Мы, вучоныя савецкай краіны, разам з усімі прапоўнымі, заха-ляемся гераізмам нашых савецкіх лётчыкаў, базмежнымі магчымасямі нашай авіяцыі. Аўлаханне падобны-мі тасканальнымі апаратамі, як сама-лёт «АНТ-25», пазуляюць гераічным лётчыкам забяспечвае нашай краіне нававанне ў павятры. Не страшны нам сілы ворагаў з фашыскага ла-гера!

Праф. І. А. ВЕТОХІН, дырэктар інстытута эксперымен-тальнай фізіялогіі Акадэміі навук БССР.

## СТАЛІН НАТХНЯЕ НАС НА ГЕРАІЗМ

Неадкажальнае ўражанне зрабіў на мяне беспасадачны пералёт Чкалава, Байдукова і Белякова.

Толькі ў нашай краіне, якой кі-раваў партыя Леніна—Сталіна, маг-чымы такі перамогі. Любоў і адла-насьць рабочага класа да большаві-цкай партыі ружыць кожнага на ге-раічныя ўчынкы. Натхняючы гутар-кай з таварышом Сталінным, тры лётчыкі зрабілі гераіскі пералёт. Аэкіпаж і самалёт вытрымаў выпра-вітанне.

Прывітанне героям!

С. А. ЗАПОЛЬСКІ, стаханавец з-да «Большевік».

## Няма пераход і адлегасцей для нашай авіяцыі

Горада вітаю гераічны аэкіпаж са-малёта «АНТ-25» — Чкалава, Бай-дукова і Белякова, якія праславіліся на ўсё савецкае Савоз найвыдатным пералётам.

Савецкія лётчыкі прыклазі ўсё сваё майстэрства і здольнасць, каб на-большавіцку выказаць сталінскі маршрут — беспасадачны дальні пе-ралёт у найблэйшых арктычных умовах на назваданай трасе.

Беспрыкладны пералёт «АНТ-25» паказвае ўсёму свету, што наш па-вэтравы флот дасягнуў немывала-высокага ўзроста тэхнічнага разві-цця, што няма пераход і адлегасцей для гэтага на ворагу, калі ён асмельцца патрывожыць нашу мі-руную працу.

Лейтнант Д. КІСЛЯЕУ.

## Героі маёй дарагой радзімы

Пералёт трох герояў мае значэн-не сусветнай важнасці. Выдатны лётчыкі дэманстравалі вялікія дася-гненні савецкай авіяцыі.

«АНТ-25» — гэта вялікая перамо-га нашай авіяпрамысловасці. Такая рашучасць, смеласць і адвага можа быць толькі ў нас — у краіне герояў.

Я вельмі рад за поспех герояў маёй дарагой радзімы. Не будучы ні-разу ў Арктыцы, смельцамі Чкалаў, Байдукова і Белякова пуніліся на назваданай трасе, у неблэпечны раёх.

Вам, лётчыкам-героям краіны Со-везаў, паляце стаханавіцкае пры-вітанне.

Л. А. ГАЛЯШЭВІЧ, стаханавец завода імя Вараўшылава.

## Лятаць так, як Чкалаў, Байдукоў і Белякоў

ГАВОРАЦЬ ІНСТРУКАРЫ-ЛЕТЧЫКІ МЕНСКАГА АЭРАКЛУБА

ІМЯ МОЛАКАВА

Героі Савецкага Саюза тт. Чка-лаў, Байдукоў і Белякоў паказалі, што для савецкай авіяцыі і савец-кіх лётчыкаў няма непераможных перашкод, няма межаў па аўлахан-ню сваім майстэрствам, каб лятаць далей, вышэй і хутчэй ўсё.

У гісторыі авіяцыі тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў зрабілі і бас-прыкладны пералёт па сталінскаму маршруту, які праклазі новую трасу з сталіны Савецкага Саюза на Далёкі Усход. У любую мінуту па першаму закліку партыі і Урада па гэтай трасе нашы лётчыкі павядуць сваё баявыя самалёты.

Я, як інструктар-лётчык, пры-кладу максімум энергіі і сілы, каб на-вучыць вучэты сваёй групы лят-аць так, як дэталю Героі Савец-кага Саюза тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў.

Н. ЖАРЫНАУ.

Учора ў сталіцу нашай радзімы прылядзілі тры адважных сыны краіны Савезаў па чырвоначырым «АНТ-25». Закончан цяжкі, дэль-кі шлях. Свет яшчэ не бачыў такіх дэлькіх пералётаў у тых пажыжкі умовах, у якіх ён адбываўся. На такіх справы здольны толькі лю-

## СЛОВА КАЛГАСНІКАЎ

Учора на калгасным прыгучэнні, да вельдарнай камы савезай, за-дзістай саломы, ішла гутарка аб пас-наховым завяршэнні гістарычнага пералёту. З энтузіязмам сустраці калгаснікі «Чырвонага спецыяльна-га весту пра зварот Чкалава, Байду-кова і Белякова ў чырвоную Маскву.

— Мы і раней ведалі, што нашы героі ўдала прылядзілі дамоў, — а радаснай ухмылкай гаворыць Язэп Міхайлавіч Пётраневіч — мапшніст складанай матарыі. — Ведалі, бо няма такіх прастораў, якіх не пера-магі-б большавікі, няма, як сказаў таварыш Сталін, такіх крапнасці, якіх-бы яны не ўзялі. А гэта-ж тройка савецкіх большавікоў, савецкіх лётчыкаў!

Калгасны каваль Пётр Васільевіч Дзюбскі, адзначаючы бліскучую перамогу савецкіх лётчыкаў, сваю радасць і тонар за іх, дазе:

— З такімі пілатамі ды штурма-намі і я сам, на старэйш год палі-цеў-бы на край свету, нічога не баюся!

Удзячна палётодчай брыгады, шмат разоў прамараванага ў ўзро-ную работу, сараканашадавал Волга Райхавіч, хвалючыся, кажа: — Нічога-б не халепа ў свеце: дакажэ-б толькі такіх сыноў, як гэтыя тры лётчыкаў!

І ён надавачытай глыбока і цікава

ЮР. ЛЯВОННІ, Калгас «Чырвоны спецыя-ліст», Менскі раён.

## ГОД РЕКОРДАУ

1936 год з'яўляецца годам новых рэкордаў савецкіх лётчыкаў, якія ўпісалі новыя слаўныя старонкі ў гісторыю сусветнай авіяцыі.

У пачатку вясны Герой Савецкага Саюза тав. М. В. Валаўнаў і лёт-чык Махоткін накіраваліся ў далні пералёт — Масква — Зямля Фран-ца-Іосіфа. Над густымі паўночнымі лясамі, над багатымі туманамі, над пустыннымі лясавымі прасторамі Арктыкі, над небеспечнымі іпадымі Карскага і Барэнскага мораў пра-неслі нашы гераічныя адважныя лётчыкі. Яны праклазі лётчы шлях за сталіны на самую паўночную па-лярную станцыю краіны—Зямлю Франца-Іосіфа. 9.000 кілометраў праліцела выпрабаваная савецкая машына «Р-5» і ўпершыню ў гі-сторыі дасягнула 83 градусаў паў-ночнай шырыні.

У пачатку тэлага года Герой Со-вецкага Саюза тав. В. М. Маланюў зрабіў рэкі ва ўмовах Арктыкі зно-вы пералёт на востраве Ліксон.

8 савецкіх лётчыкаў-выпрабаваль-нік тав. Шчэўчына на двухмеснай сэрыйнай машыне дасягнуў вышыні 11.000 метраў.

16 ліпеня лётчык Валзімір Моні-нан прыляцеў на транспартным са-малёце «ЦБ-26» з дзвума маторамі «М-85» з камерыяльнай нагруквай 500 кілограм на 11.458 метраў. На 1.173 метры ён перавысіў рэкорд Французскага лётчыка Сіньберна.

Таварыш Сталін, які любіць і ўражліва сачыць за поспехамі на-шай авіяцыі, паслаў чаромавую павятравых вышыняў віншавальную тэлеграму.

«Сёння з атрымалі ваша сардэч-нае, цёплае віншаванне, — адказаў на прывітаныя пранатрыя нароваў лётчыка Коўнікакі. — Яно мяне ўхва-лявала і вялікае новае прыліў энергіі... Ваша віншаванне і нашы клопаты абавязавалі мяне праца-ваць і дадзай у такім асаваення вы-дзінь і культывавання высокіх па-лётаў...»

Колімакі стрымаў сваё слова і па-ліў усё рашымыя рэкорды.

26 ліпеня з камерыяльнай на-груквай у 1.000 кілограм на там-жэ транспартным самалеце ён па-ляцеў на вышыню 11.746 метраў.

Не глядзячы на назваданне грузу ў два разы, ён не толькі не зніў, але павысіў патадох палёту.

С. БУТОМАУ.

# У Менскім гаркоме КП(б)Б

Гарком заручыў гаррайком аб'яднаць глыбокае абмеркаванне перадавага артыкула газеты «Правда» «Умень расказваць ворага» ва ўсіх партыянах партарганізацый. Абмеркаванне гэтага артыкула павіна быць уважана з фактычна выкрыццямі трагічна-дуротніцкай у менскай партарганізацыі.

Рэалізуючы рашэнне бюро ЦК КП(б)Б аб партарганізацыі газеты «Звязда», гарком КП(б)Б памешу мераспрыяцтва для выдання тымбокай прэсеркі і вывучэння работы рэдакцыі партарганізацыі. У першую чаргу аб'явілі аб тым партыянах партарганізацыі, у якіх у перыяд прэсеркі і абмену парткументарэў былі выяўлены контррэ-

волюцыйныя, трагічна-дуротніцкія элементы.

На бюро ЦК ужо разгледжаны матэрыялы па партарганізацыі Беларускага выдання, друкарні імя Сталіна.

Выключаны з партыі скрываўні, замаксамішныя сабе трэцісты Квашнікі, Сечук.

Гэтымі імямі будуць разгледжаны матэрыялы абсуджэння партарганізацыі Гістарыя і Музея Рэвалюцыі і Партыяда.

Сталініскі гаррайком аб'явіў партарганізацыі газеты «Рабочы» і матэрыялы абсуджэння ў блізкай будучыні будуць разгледжаны на бюро.

## Абмеркаванне перадавых артыкулаў «Правды» і «Звязды» у партарганізацыях

Учора мы звярнулі на тэлефону да некалькіх рэдакцый гарадскіх газет з запатганнем, як ідзе абмеркаванне перадавых артыкулаў «Правды» і «Звязды».

Рэдактар «Палескай праўды» (Томск) т. Бугроў паведамаў нам, што ўчора праводзілі партыйныя сходы ў 14 партыйных выхаваных партыянах партарганізацыі гарада, які па шклявароў імя Сталіна, фабрыцы «Комінтэрн», заводзе імя Ланішчэўскага і т. д. дзе абмеркаваў перадавы артыкул «Правды» ад 7 жніўня «Умень расказваць ворага» і пачаўшы артыкул «Звязды» ад 6 жніўня «Выкрыць ворага да канца».

На бюро гаркома тым жа днём ініцыяваныя аб рашэнні бюро ЦК КП(б)Б аб партарганізацыі «Звязды» ўсталяваць аб члене бюро гаркома Феліксе, які пачаўшаў разам з трагічнам Розенблэмам у газеце «Віцебскі пролетарыят» і знаходзіўся з ім у блізкіх адносінах. Фелікс не дапамог ЦК КП(б)Б выкрыць Розенблэма, як трагіста.

Рашэннем бюро гаркома Фелікс

зняў з работы культпропа, выведзен з членаў бюро і пачаўшаў гарком і накіраваны на ніжэйшую работу. Выдзена расследаванне аб яго сувязі з трагістамі.

Адзаны сакратар газеты «Віцебскі пролетарыят» тав. Фейзізон паведамаў нам, што ўчора на фабрыцы імя Кагановіча на партыйным сходзе абмеркавалі перадавы артыкулы «Правды» і «Звязды» аб дзейнасці былых трагістаў. Агульнае сходы выключылі з партыі намесніка дырэктара фабрыкі Рохіна, які быў актывнага ўдзельнікам трагіска-аіноўскай контррэволюцыйнай арганізацыі.

Намеснік рэдактара газеты «Комуніст» (Бабыруск) тав. Шайман таксама паведамаў нам, што ўчора і сёння на ўсіх партыйных арганізацыях праводзілі партыйныя сходы па абмеркаванні артыкулаў «Правды» і «Звязды» «Выкрыць ворага» і артыкула «Звязды» «Выкрыць ворага да канца».

# УСЕНАРОДНАЕ АБМЕРКАВАННЕ ПРАЕКТА КАНСТЫТУЦЫІ ССРР

## У БРЫГАДЗЕ ОРДЭНАНОСЦА ЗНАКАВА

ГАРАДОК. (Спец. нар. «Звязды»). За паўтара кілометра ад былога маёнтка Астраўляны, паміж маленькіх азёр размешчана невялікая вёска хат з дзевяці. Навокал яе поле ўсталявана ільном. Гэта поле другой брыгады сельскагаспадарчай ардыі імя Леніна. У новай хатэ брыгадзіра-орданосца Восіпа Знакава сабраўся сходы калгаснікаў брыгады. Абмеркаваўшы праект сталініскай Канстытуцыі.

Гутарку праводзіў член райвыканкома т. Серада. З вялікім захапленнем і цікавасцю слухалі калгаснікі. Пасля даклада першым на працягу слова сёны дзея, калгаснікі Кірыла Канстанцінавіч.

— Вось добра скажана ў сталініскім законе аб нас, старых, — гаворыць ён з месца.

— З 15 гадоў — аварачацца тав. Канстанцінавіч да калгаснікаў, — пачаўшаў прапавіць на паню і памешчыкаў. Прапавіць на 18 і больш гадына. А пачаўшы мне зусім мада. Заўважыў быў галодны: сё шкарудзі, усюды адзіны.

Быўка мой меў 18 дзяцей. Я вельмі баўся, каб мая жонка не паразіла сям'ю-ж. У мяне было вольсера дзяцей, з іх чацвёра аб'явілі дрынага жыцця намерзі. Вось якіх быў законы пры царскай вольсэ.

Хай мяне ўжо 67 год, але я яшчэ выконваю за дзень больш як па штогектара сенажаці. Я ацтваю сёбе баўдэрм. Дзякую ролічому Сталіну, што ён так чула клопціны аб старых.

Сам я непісьменны, — гаворыць калгаснік, былы батрак Рыбалю Т. — Завзе дзень мае ў зноў вышлі. Сын Ісак настаўнічае. Андрэй вучыцца на рабфаку ў Віцебску. Іван у саўдзюжчы.

На сталініскай Канстытуцыі мая старасць матэрыяльна забяспечана.

— Ялічына пры савецкай ўладзе, — выступае калгасніца Палатэ Харытонава — самая шчаслівая. Вазьму я сабе. У мяне ёсць двое малых дзяцей, яны пачеў зна-

ходзіцца ў яслях, а я мяю магчымаць штодзень выходзіць на работу, зарабляць працішні.

Цяпер вазьму права на асвету. Трое маіх дзяцей — Філіп, Аляксандр і Ганна — вучыцца ў сямігодцы. Сын Іван пойдзе ў першы клас у чыстка. Аліксін да іх з боку на чысткава добрыя веткіцы. А пачаўшаў я, калі мой брат Іліп вучыцца ў пыхольскай школе. Колькі пакут і дзевяці перанёс ён, каб скончыць я!

Восіп Знакаў — былы бадняк. З 12 гадоў ён пачаўшаў здымаць багачце для паню і памешчыкаў. Цяпер ён працуе брыгадзірам другой брыгады, з'яўляюцца вятаны чалавекам у калгасе. За высокія паказальнікі па ўраджайнасці ён ўзнагароджаны ордэнам «Знак почёта».

— Ці мог я, былы бадняк, аб гэтым казі-небуль маўчыць? — гаворыць тав. Знакаў. Дарогу ў светлае, радаснае жыццё мне адкрыла Кастрычніцкая рэвалюцыя. У 1933 г. пры арганізацыі калгаса «Чырвоны араці» (цяпер гэта брыгада калгаса імя Леніна) я ўступіў у яго і адразу-ж стаў добра працаваць.

Жыў я ў крахалы халудыні. На паставе прэзідыума райвыканкома налічыў мяне пабудавалі новую хату.

Хачу я яшчэ сказаць, што ў нашай краіне дарага цінны аіноўсці. У 1935 г. мая брыгада забіла высокай ураджайнасці. Мые пасля і на ўсебеларускую, а потым на ўсеаіноўскаю палату ў Ураджайнасці. Булічы ў Маскве, я меў шчасце бачыць вялікага Сталіна, мяне ўзнагародзілі ордэнам «Знак почёта».

У кожным раіку сталініскай Канстытуцыі ацтваюцца баўдэрмскія клопаты аб людзях.

Сход скончыўся. А калгаснікі ўсё яшчэ гутарыць аб праекце сталініскай Канстытуцыі. Яны разавалілі перамогам нашай краіны, якія адзінараўнаўці ў гэтай Канстытуцыі.

В. АСТРОЎСКІ.



Малаліба жыта ў другой брыгадзе саўгаса імя 18-годдзя БССР, Любальскага раёна. Фото С. Грына (БСР).

## ЗА ВЫСОКІ НУМАР ІЛЬНОВАЛАКНА

Лён і канопі рэдацца двойчы: першы раз на полі, пры ўдзяванні высокай агратэхнікі ў часе сяўбы і доглядзе пасаваў, і другі раз у часе шчыльнай апрацоўкі.

Першы этап барацьбы за высокі ўраджай ільну скончаны. Пераважна большасць калгасоў БССР атрымалі высокі ўраджай ільну. Але высокі білагічны ўраджай можна сапасаваць пры няправільнай апрацоўцы атрыманых вылікі страты.

Воск часу калгасу БССР усё сваё сілам павінен накіраваць разам на правільную апрацоўку ільну, без страў, каб у стаханавіскі год даць тоўстэйшай прамісловасці ільновалакна высокіх нумароў.

Каб атрымаць ільновалакна высокіх нумароў неабходна, у першую чаргу, строга выконваць асноўныя агратэхнічныя правілы апрацоўкі.

Па-першае, абмаот галовае неабходна рабіць выключна на машыне «Зізі» або аіноўс — на машыне Пільштына. Ні ў якім разе неўжа маўчыць лён праваікам. Імяненне выліць да-чыста ільновася ад спалоў прымызаў да разамалочавыя спалоў ільну. Пры абмаоце працікам парылываюцца выхад пакі і мяншасціна выхад доўгага тропанага валакна.

Лён пасадарваны на даўжыні чыста абмаоцаваны на машыне і не дае страўты насення.

У тых калгасях, дзе сартаванне ільну па даўжыні ў часе ўборкі не праводзілася, треба гэта правесці аіноўс, пры абмаоце. Інстытут ільну, які вывучаў апрацоўку ільну ў калгасе Валінскай вобласці, падлічыў, што гектар ільну без сартоўкі дае 175 кілаграмаў валакна, сартоўка-ж павялічыла ўраджайнасць да 240 кілаграмаў. Даход калгаса з аднаго гектара аіноўска павялічыўся на 86 руб. 60 кап. да 182 руб. 40 кап.

Данымі даследавання даказана, што дзіўнае выліка ільну ў сярэднім праціваецца 16—19 дзён, а верасіўскага — 28—30 дзён. Лён, расасланы ў пачатку жніўня, дае доўгае тропанае валакно сярэднім нумарам 13—15. Спазнанне з рас-

таты і ўрад унагародзілі мяне вышэйшай ўзнагародай — ордэнам «Знак почёта».

Я равесціца Кастрычніка. Мые толькі 18 год, і я вельмі рада за сваё шчаслівае поўнацелле. Я ўжо маю права выбіраць доўгатаўты і Совет прапоўніць і быць выбаранай. Свой галас, а калі патрэбна будзе і жыццё, аддам камуністычнай партыі і Савецкай ўладзе, якія даў мяне прыгожае жыццё.

Надзея ЗЯНЬКО, сівярыка-орданосца калгаса «Комунер». Капільскага раёна.

ШКОЛЬНІК.

## АНТЫДЗЯРЖАУНЫЯ НАСТРОІ

Зернапастаўкі, натуральна аіноўскага райкома партыі т. Масалюў і ўнаважаныя СНК на загадоўках т. Амвельскага аіноўскага калгаса на тое, каб першым чаргам выканаць абавязковыя пастаўкі і толькі пасля гэтага выконваць натуральную МТС.

Зернапастаўкі, натуральна аіноўскага райкома партыі т. Масалюў і ўнаважаныя СНК на загадоўках т. Амвельскага аіноўскага калгаса на тое, каб першым чаргам выканаць абавязковыя пастаўкі і толькі пасля гэтага выконваць натуральную МТС.

Зернапастаўкі, натуральна аіноўскага райкома партыі т. Масалюў і ўнаважаныя СНК на загадоўках т. Амвельскага аіноўскага калгаса на тое, каб першым чаргам выканаць абавязковыя пастаўкі і толькі пасля гэтага выконваць натуральную МТС.

Зернапастаўкі, натуральна аіноўскага райкома партыі т. Масалюў і ўнаважаныя СНК на загадоўках т. Амвельскага аіноўскага калгаса на тое, каб першым чаргам выканаць абавязковыя пастаўкі і толькі пасля гэтага выконваць натуральную МТС.

Зернапастаўкі, натуральна аіноўскага райкома партыі т. Масалюў і ўнаважаныя СНК на загадоўках т. Амвельскага аіноўскага калгаса на тое, каб першым чаргам выканаць абавязковыя пастаўкі і толькі пасля гэтага выконваць натуральную МТС.

## МЕТЫЗАЦЫЯ МЯСЦОВЫХ АВЕЧАК

Простыя грубасэрствыя авечкі маюць вельмі нізкую прадукцыйнасць. Жывая вага іх дасягае ад 25 да 35 кілаграмаў і настрыі шэрсці ад 0,5 да 1 кілаграма. Гэта ў той час, калі авесціныя, напрыклад, у Братіскага раёна, у калгасе імя Варашчылава, племянныя бараны парадка «спракос» маюць жывую вагу ад 77 — да 90 кілаграмаў і шэрсці даюць за аіноўска стрыжку ад 5,9 да 8,1 кілаграмаў.

Кілограм шэрсці ад простай авечкі аіноўскава ў 2 руб. 60 кап., а кілограм шэрсці ад авечак парадка «спракос» аіноўскава ў 22 руб.

Простую авечку можна палепшыць шляхам аіноўска з баранамі парадка «спракос». Метывыя авечкі ўжо ў першай генерацыі значна павялічылі сваю прадукцыйнасць і даюць тоўкую шэрсць, кілограм жывой расіноўскава ў 11 руб. 13 кап.

Волькі мінулых гадоў паказвае, што ў нас з метывіямі простых авечак не зусім добра. Калгасы «Звязда» і «Зара», Кацюжынскага раёна, імя Даржынскага — Мозырскага раёна і Віцебскага раёна, Камаршскага раёна трымаюць у аіноўска стада племянныя вытвор-

нікаў разам з простымі мясцовымі баранамі.

Пры такім спосабе ўтрымання авечак, племянныя вытворнікі не маюць магчымасці абсаўжыць мадэльнае пагадоўе і таму замест калгасных метываў, намы аіноўска доўжыя фермы атрымліваюць простыя, грубасэрствыя малалікі.

У гэтым годзе ў БССР завезена больш 6.000 племянных вытворнічак, якія размешчаны па калгасе. Дзешчя з гэтых вытворнічак будучы скарыстаны на пунктах па штучнаму абсаўжэнню авечак.

Каб палепшыць стада простых авечак, неабходна ў абавязковым парадку тэрмінова вылучыць з метадычнага стада ўсіх вытворнічак і трымаць іх у аіноўскай групе. Шляхам вытворнікам у лататка папярэга карміцця абавязкова треба даваць авёс або ячмень прыкладна на аднаго вытворніка ў суткі ад 0,3 да 1 кілаграма, у залежнасці ад жыццёвай ўзросту і нагрукі.

Злучку авечак треба праводзіць выключна ручную, або металам штучнага абсаўжэння.

ЛЮБЦІНІ — нвуновы работнік НКЗБ па аўдагадоўлі.

## 100 ГЕКТАРАУ ПАДРЫХТАВАНА ПАД АЗІМЬЯ

ВЕТРЫНА. Паспахова праходзіць малаліба ў саўгасе імя Гінало. Ужо абмаоцаваў ураджай з 250 гектараў. На малалібе заняты дзве малатарні «МК-1100». 7 жніўня саўгас поўнаспо расціўся з дзяржавой па аіноўска вольска. Здадена 950 пудоў пшаніцы і 650 пудоў жыта вышэйшага гатунку.

У гэтым годзе саўгас аіноўска 180 гектараў азімых, з іх 33 гектары пшаніцы. Для саўбы азімых падрыхтавана 100 гектараў галы. Падрыхтаваны чатыры трактары «ХТЗ» на падрыхтоўку аіноўскай плошчы. Трактарысты Панізоўскі і Маняшкін Іван нормы выпрацоўкі на ворыне перавыконваюць.

Саўбу азімых саўгас распахінае 15 жніўня. (БЕАТА).

## КАЛГАСЫ СЛУЧЧЫНЫ ПАЧАЛІ ЛУШЧОННЕ ГЛЕБЫ

Калгасы зоны Слуцкай МТС пачаўшаў барацьбу за высокі ўраджай будучага года. Каб калгасноў павялічыць ад пухтаўска на больш аіноўсканых участках, зарад праводзіцца дзіўнае глебы (мелкае ворына на 5—7 сантыметраў). Лухчонне праводзіцца ўжо ва многіх калгасях, як напрыклад, у калгасе імя Сталіна, Вузынага, «Прамень камунізму», «1 мая» і інш.

Трактарысты трэцяй трактарнай брыгады Чарнецкаў і Міржаў, якія лухчонне глебы ў калгасе «Новае жыццё», збудавана перавыконваюць нормы. Замест нормы ў 9 гектараў імя ўвораваўся па 18—19 гектараў за змену.

НАЦ.

## КАЛАСЫ НЕ ПАДАБРАЛІ

КАПІЛЬ. Барысба та страцілі ўраджай ў раёне па вярсецца. Калгас «Пілік камунізм» Ланішчэўскага сельсавета, збав імяны в полі, а каласоў не падабраў. Мясныя каласы на полі агрэбаны і ліжаны ў аіноўска. Тут агрэбана каласоў аіноўска да аіноўска ўборкі, а пакуль што дзевяці пудоў зярна застаўся на полі.

У калгасе імя Ульянава, Лешчыскага сельсавета, пасля аіноўска свіпоў арганізаваў аіноўска каласоў конныя граблікі. Каласы агрэблі, але імя так і застаўся лажна ў кучках. Старшыня калгаса Новік варавае, што ў калгасе аіноўска мада зярны, таму аіноўска імя чаго спашацца іх аіноўска ў гумно.

Г. СКУЦЗІЯ.

## 6 ЦЕНТНЕРАУ СТРАТ НА ГЕКТАР

У калгасе імя Бяльскага, Сакольніскага сельсавета, Крыўскага раёна, не імяжыцца на заасуджэнне вольска, у гэтым годзе лешчя ўраджай зярна чым летас.

Праўдзёне-ж калгас і яго старшыня Іустры чамусьці раілі, што гэта да імя права зусім не весці барацьбу са стратамі. А імяжыцца калгасе вышні на поле безнаўдзявіцельна. Ручны збор каласоў зусім не арганізаваны.

Страты дасягаюць вельмі значных размероў. Некалькі дзён таму вядз калгаснікі актывнасці на адным участку паабраўлі каласы на 4 кв. метрах. Булі падлічылі, імя аіноўска лешчя, што на кожным метр прыпадо 132 каласы. Сабраныя каласы абмадзілі і зноў падлічылі і атрымаліся патражана дзёна — страты на кожным гектары дасягаюць у сярэднім 6 цэнтнераў.

Аб гэтым вядзе раінае кіраўніцтва, але пакуль што імяжыцца мер не прымае для таго, каб арганізаваць барацьбу са стратамі.

Б. ПАРНОЎ.

## ЗДАЮЦЬ БУЛЬБУ ДЗЯРЖАВЕ

Многія калгасы Дзяржынскага раёна ў маісвым парадку пачаўшаў ўборку ранішай бульбы, імя неаіноўска з поўна аіноўска для адгрукі рабачым цінтрам.

Аб гэтым вядзе раінае кіраўніцтва, але пакуль што імяжыцца мер не прымае для таго, каб арганізаваць барацьбу са стратамі.

Калгас «Ударнік». Петарэўскага сельсавета зладу ўжо 69 цэнтнераў. Калгас імя Капіліна, гата-ж сельсавета, атрымаў 61 цэнтнер бульбы. Калгас «Звязда», Станьвіскага сельсавета, зладу 60 тон бульбовай бульбы дзяржавы.

БІР'ІД



Малаліба ўраджай спродзіраўшы канані даіноўска ў гэтым годзе калгас імя Гінало, Любальскага раёна. Мяркуцца аіноўска да 6—7 цэнтнераў валакна з гектара. НА ЗДЫМКУ: партыя т. Каменчыка і загадчык хата-лабараторыі Я. Любавіч (справа) аіноўска валакна. Фото С. Грына (БСР).

## ПЛАДЫ БЕЗАДКАЗНАСЦІ

МАГІЛЭЎ. (Ад спец. нар. «Звязды»). У вядзні магільскага райвыканкома ёсць тры пасельныя аіноўска — № 1, № 3 і № 4. Уся работа гэтых аіноўска характарызуецца тым, што за 7 прапоўшых месяцаў яны неаіноўска краіне 10.690 тэтона пагліні-сырцу і па аблагу 3.090 тэтона пагліні.

Асабліва аіноўска завод № 4. За 7 месяцаў па плану треба было даць 8.855 тэтона пагліні-сырцу і 4.030 тэтона гатовых пагліні, а фактычна выпушчана 2.719 тэтона пагліні-сырцу і 1.729 тэтона гатовых пагліні.

Добра механізаваны, поўнаспо забяспечаны рабачы сілай і камунічным складам, гэты завод павінен быў склаўшы ўзорам стаханавскай работы. Але бязрукае кіраўніцтва не ў стане скарыстань тым выключна добра ўмове, якія ёсць на заводзе.

Вялікім тормазам, які вядзбае з маржальнай калі ўсю работу вядзба, з'яўляюцца хронічнае старыстанне прадзёнага гаспадары. На заводзе ёсць два прэсы — стары германскі прэс і новы бабырускі. Але яны больш прастойваюць, чым працуюць. На працягу аіноўска бабырускі прэс працуе 13 сутак і стары германскі прэс — 8. Апошні стаіць і па гэтым дзеш. Вядзларна прастойкі машыны — рэзультат ваджанага і імя абшчэжана і дрынага прадзёнага плавава-папераджальнага раённа-

Нават калі прэсы працуюць нармальна, то ўсефоруна не дэюць пагліня прадукцыйнасці. Да прадзёна, новы бабырускі прэс за дзень

можа выпусціць больш 60 тэтона пагліні-сырцу, а выпускае толькі 30—35 тэтона.

Такую нізкую прадукцыйнасць прэса дырэктар завода тав. Гершанок тлумачыць неаіноўска сумнішальнай плошчы. Сумнішальны сістэмы Адэльскага, гаворыць ён, можа праціскаць у сярэднім за дзень да 40 тэтона пагліні-сырцу, не больш.

Практыка-ж аіноўска гэта. «Навучковую тэорыю прадзёна» ўшчэўць рабачы стаханавец т. Берязюк. Зычэўшайна тэмпература ў сумнішальны тэтона ў 120—150 градусаў. Тав. Берязюк даў тэмпературу за 230 градусаў, чым скарыць час сушкі сырца і аіноўска павялічыць прадукцыйнасць сумнішальны.

Добрае вадвор'е адміністрацыі не скарыстоўвае. Сонечныя імя лета гэтага года як ішкі спрыяюць прадзёнаму натуральнай сумкі. Але, на вялікі жаль, усё сумнішальны сярэй пастуноў.

Вялікі дрынае скарыстоўваецца на заводзе і аіноўска не вядз. Прадзёна не аіноўскава — 46 тэтона, фактычна-ж разавая аіноўска і выгрукна складе толькі 20—25 тэтона пагліні.

— Я сваю штодзённую норму выгрукну ў 6 тэтона штук на норма перавыконваў-бы, — зааўдэра рабачы-стаханавец т. Агароднік, — але замест таго, каб выгрукнуць пэлыя пагліні, мяне прыходзіцца капацца ў доме і смеці.

## Высока ўзнята годнасць чалавека

З усіх канюў горада ў памяшканне барыскага піонерскага клуба абіраюцца інжынеры, тэхнікі, урачы, настаўнікі, аіноўска і іншыя спецыялісты на сходы, прысвечаны абмеркаванню праекту сталініскай Канстытуцыі. Пасля дзіўнага сакратара райкома партыі тав. Майсеева выступіў выкладчык тэхнікума т. Ганчароў.

— Такава Канстытуцыя можа быць толькі ў краіне Саветаў. Права на гарантаваную працу, адпачынак, асвету можа давацца чалавеку толькі ў нашай краіне, дзе пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і вялікага Сталіна атрыманы найважлівшыя поспехі ва ўсіх галінах народнай гаспадары.

— У нашай краіне, як нідзе ў свеце, — гаворыць урач Серада, — з кожным годам значна мяншасца колькасць хворых і смяротнасць. Мые прыходзіць прысутнічаць на ўсеаіноўска медыцынскіх рабачыках у Олесе. На гэтым з'ездзе прысутнічаў і прадстаўнік з З'ездзе-Алрэа (Паўдн. Амерыка). Ён быў вельмі здзіўлены вельмі добрай паставоўкай медыцынскай справы ў нашай краіне.

ТАВАРЫШЫ ЖДАНАУ, ПОСТЫШУ, ЛЮБЧАНКА І ХРУШЧОУ НА ВЫСТАЎЦІ УКРАЇНСКАГА НАРОДНАГА МАСТАЦТВА

Дзень 9 жніўня выстаўку украінскага народнага мастацтва ў Цэнтральным парку культуры і адпачынку імя Горкага наведваў сакратар ЦК і Ленінградскага аблком ВКП(б) тав. А. А. Жданав, сакратар ЦК КП(б)У тав. П. П. Постыш, старшыня Саюзаўрама УССР тав. П. П. Любчанка і сакратар Маскоўскага камітэта ВКП(б) тав. Н. С. Хрушчоў. Пры аглядзе выстаўкі прысутнічалі старшыня Усесаюзнага камітэта па справах мастацтва тав. П. М. Кержанюк.

Дырэктар выстаўкі П. М. Рудзкоў дэтална азнаёміў гэсцей з усімі экспанатамі. Таварышы Жданав, Постыш, Любчанка і Хрушчоў зацікавіліся дэманамі, вытанымі каліграфіямі і выявамі, вытанымі каліграфіямі і выявамі, вытанымі каліграфіямі і выявамі.

Мастакі Параска Власенка і Галіна Паўленка прэзентавалі рад сваіх работ. Са здымаючым малюнкам заслужаны майстар украінскага народнага мастацтва Іван Гончар у прысутнасці гэсцей вытаніў і аказаваў ім дапамогу.

Пасля просьбы каліграфіі таварышы Жданав, Постыш, Любчанка і Хрушчоў сфатаграфаваліся з імі.

ВАЕННА-ФАШЫСЦІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ

Наступленне рэспубліканскіх сіл разгортваецца

ЖОНДАН, 10 жніўня. (БЕЛТА). Паведамленні з Іспаніі гавораць аб поспехах урадавых войск на ўсходніх франтах. Урадавыя войскі ўзялі Бальяс, у раёне Сігуэнсы ўрадавыя войскі нанеслі паражэнне мяцежнікам і захвалілі гарматы, кулямёты і 11 гармаціў у ваенным снаражанні. Спроба паўстання ў Бадхоксе падаўлена. Падаўлена таксама спроба паўстання ў порце Маон на востраве Мінора.

Наступленне ўрадавых войск на Сарагосу працягваецца. Рэспубліканскія войскі захоплены Сельва, Пыя і Осера, што за 19 км. ад Сарагосы. Пасля ўзяцця рэспубліканскімі войскамі ўвесь Іспанскі фронт.

ГЕРАІЗМ ПРАЦОУНЫХ ІСПАНІІ

ВЕНА, 9 жніўня. (БЕЛТА). Левабуржуазная газета «Нацыяналь-дэй туг» змяшчае рад артыкулаў аб Іспаніі.

У адным з артыкулаў газета піша, што сёння больш зацікавае грамадзянскае вайна, тым больш добраахвотнікаў зображэння пад сцягам рэспублікі. Быць добраахвотнікам у Іспаніі — гэта гучыць горда. У імя ідэй добраахвотнікі поўнаю падзяляюцца дысплыліне. Усе магчымыя прафесіі прадстаўлены ў рабоце.



ВАЕННА-ФАШЫСЦІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ. НА ЗДЫМКУ: рэспубліканскія вайсковыя часткі на пачатку вайны, у раёне Гадарына вучуць стрэльбе новага артылерыя — жанчыну.

У НАРКАМАЦЕ ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ

9 жніўня павараны ў справах Японіі п. Сако наведаў намісніка народнага камісара па замежных справах т. В. С. Стаманіава і па даручэнню японскага ўрада выявіў, што дошчы, зробленыя японскімі ўладамі з сярэдняга і ніжняга японскіх рыбалоўных шхун: «Тайру-Мару», «Хаматэ-Мару», № 8, «Кітохіро-Мару», «Кайкоку-Мару» і «Акаеі-Мару», затрыманых 26—29 чэрвеня г. г. савецкімі пагранічнымі ўладамі ля берагоў Камчаткі і прыгараўных 7 ліпеня народным судам у Петрапаўлаўску-на-Камчатцы да ўплаты розных штрафоваў, устанавіў, што ўсе шхун былі затрыманы савецкімі пагранічнымі ўладамі па тэрытарыяльных водах СССР. Не глядзячы на тое, што капітан шхун азначыў аб усім гэтым перад савецкім судам, які быў асуджаны па паручэнні савецкіх тэрытарыяльных вод. Японскі ўрад лічыць гэтыя меры перашкодамі для японскага боку навігацыі і прасіць, каб савецкі ўрад даў мясцовым ўладам такіх інструкцый, якія зрабілі б немагчымым паўторнае падобных выпадкаў у будучым.

Тав. Стаманіаваў адказаў, што незаконна прынятыя японскімі шхун у савецкіх тэрытарыяльных водах былі закліканы ўстаноўленым народным судам у Петрапаўлаўску-на-Камчатцы і што, павольні ўсё ўвайшоўшы ў сілу прыгабару, ён можа адхіліць інструкцыю па тэму пытанню. Аднак, у італьянскіх адносінах паміж асобна краінамі, ён лічыць карысным растлумачыць і Саюзнаму саюзу і поўнаю аправаваць рэзультаты пошуку, зробленага японскімі ўладамі сярэд капітанаў упамянутых шхун. Усе шхун былі затрыманы ў працягу трохмісячнага перыяду.

Тав. Стаманіаваў адказаў, што незаконна прынятыя японскімі шхун у савецкіх тэрытарыяльных водах былі закліканы ўстаноўленым народным судам у Петрапаўлаўску-на-Камчатцы і што, павольні ўсё ўвайшоўшы ў сілу прыгабару, ён можа адхіліць інструкцыю па тэму пытанню. Аднак, у італьянскіх адносінах паміж асобна краінамі, ён лічыць карысным растлумачыць і Саюзнаму саюзу і поўнаю аправаваць рэзультаты пошуку, зробленага японскімі ўладамі сярэд капітанаў упамянутых шхун. Усе шхун былі затрыманы ў працягу трохмісячнага перыяду.

МІЖНАРОДНАЯ ХРОНІКА

\* Штотдзень у рэдакцыі газеты «Юманітэ» наступалі шматлікія рэзаліцы і тэлеграны, у якіх выказваецца салідарнасць з іспанскімі народамі. Рабочыя заводу «Гном» сабралі ў фонд дапамогі іспанскім рабочым 25 тысяч франкаў, рабочыя заводу «Гочніс» — 10 тысяч франкаў.

павараны з іх вельмі блізка ад берагу, у прыватнасці, шхуна «Хаматэ-Мару» ў адлегласці толькі 0,3 кіламетра ад савецкага берагу, а шхуна «Кайкоку-Мару» — у 1,3 кіламетра ад берагу. Пры затрыманні шхун «Акаеі-Мару» ў адлегласці 2 кіламетра ад берагу было ўстаноўлена, што на борце шхун самай капітанам было адначына чатыры месцазнаходжэнне шхун, з гэтага відаць, што ён зусім свядома лавіў рыбу ў савецкіх водах. На шхунах «Хаматэ-Мару», «Тайру-Мару» і «Кайкоку-Мару» ў момант затрымання была знойдзена значная колькасць свежа-вылаўленай рыбы. Заява, што быццам-бы шхуны «Кайкоку-Мару» і «Катогіро-Мару» ў выніку туману і пашкоджання машын сталі ў момант затрымання на якры, па-за трохмісячнай зонай, аправаваецца тым, што нікага туману ў час затрымання не было, і што шхуна «Катогіро-Мару» пры ае затрыманні на працягу поўгадзінны ўважала ад быстраходнага капера савецкай пагранічнай аховы, а шхуна «Кайкоку-Мару» усё за не вызваленнем пасля суда пайшла на сваіх маторах, без судовай дапамогі. Усе гэтыя факты былі ўстаноўлены судам, і капітанам усіх затрыманых шхун прызналі сябе вінаватымі ў незаконным заходзе і доўгі рыбы ў савецкіх водах.

Тав. Стаманіаваў адказаў, што незаконна прынятыя японскімі шхун у савецкіх тэрытарыяльных водах былі закліканы ўстаноўленым народным судам у Петрапаўлаўску-на-Камчатцы і што, павольні ўсё ўвайшоўшы ў сілу прыгабару, ён можа адхіліць інструкцыю па тэму пытанню. Аднак, у італьянскіх адносінах паміж асобна краінамі, ён лічыць карысным растлумачыць і Саюзнаму саюзу і поўнаю аправаваць рэзультаты пошуку, зробленага японскімі ўладамі сярэд капітанаў упамянутых шхун. Усе шхун былі затрыманы ў працягу трохмісячнага перыяду.

рабцы на свабоду і права» арганізаванай шматлікамі мітынгі і рабочыя сходны пратэсту супраць кары смерці Эдгара Андрэ. Кампанія пратэсту будзе праведзена па ўсёй Швейцарыі.

\* У штаце Небраска (ЗША) 7-гадовае хлопчык прапаворава на накурочку жэмкі пачынаў да 14 год выявляючы ў папурачым доме.

НАПЯРЭДАДНІ СВЯТА АВІЯЦЫІ

ВІШЕБСК, 10 жніўня. (БЕЛТА). У сувязі з надыходам дня авіяцыі Віцебскі аэраklub робіць справядлівае аб'яву пра сваю работу на будучыя прадпрыемства горада — фабрыка «Сіла індустрыялізацыі», «КІМ», імя Каганіца, ітд. Прадпрыемства камітэта Правадзіча партыіна-комсамоўскі дзень, прысвечаны дню авіяцыі.

Да 18 жніўня аэраklub выпускае 20 парашуцстаў і 60 планерыстаў, прапашуцх курс навучанія без адрыву ад вытворчасці. У дзень свята 56 вучыцстаў аэраklubа зробіць першы самастойныя палёты на самалётах. Таксама будзе праведзена спаборніцтва 25 аэрымадальцаў.

21 РЕКОРД

9 жніўня скончылася ўсебеларуская спаборніцтва па лёгкай атлетыцы. Прышчэцкі рэспублікі аспарыцвалі 6 камандаў буйных гарадоў. Асабліва прытрымвалася паршчыства сярэдня каманд Мазыра, Рачыцы, Лельца.

Пасля чатырохдзённай барацьбы перамогу атрымала каманда лёгкаатлетаў Мінска. Якая набрала 31100,58 ачкоў. На 68 ачкоў адстае каманда Мазыра. На трэці месца вышэй каманда Гомеля. У другой групе гарадоў першае месца заняла каманда Мазыра.

Амаль поўнаю абнавілася табліца рэкордаў па лёгкай атлетыцы. За 4 дні ўстаноўлен 21 рэкорд. У мінулым годзе за ўвесь спартыўны сезон не ўдалося наставіць столькі рэкордаў. Споборніцтвам далі 6 новых рэкордаў: споборніцтваў Арлоўскі, Кукуруза, Салодка, Хайнін, Машыністая, Салодка. 11 рэкордаў ўстаноўлены жанчынамі. 4 рэкорды ўстанавіла Аляксандра (Менск) у забегнах на 400, 500, 600 і 1500 метраў. Тры новыя рэкорды належалі аэра Арлоўскаму (Мазыра).

Аляксандра Грышчэў — чэмпіёнка споборніцтваў — выдала сваё аб'явіненне і ўстанавіла новы рэкорд на 200 метраў — 27,9 секунды. Яна-ж дабілася новага дасягнення на прылках у дзюджыно з рабегу — 4 метры 75 сантыметраў.

Упершыню ў БССР кап'я лаяла 52 метры 2 сантыметры, тушыла ружо Парэўка (Менск). Віцеблянін Мароў даў два выдатныя рэкорды ў бегу на 200 метраў — 23,1 секунды і на 400 метраў — 52,6 секунды.

Каманда Мінска ўзатардавала пераходным чырвоным сцягам камітэта па справах фізкультуры і спорту пры СНК БССР. Большасць новых рэкардаў устанавіла.



На ілюстрацыі камандуіцтва Сяродзе-Аляксандра вясняны аэраklub, намора тав. Белавыя і 9 гарад. Туркестанскага хрыбта арганізаванай выкасторыі лагер. На здымку: Аляксандра, Грышчэў, Шышчэў, Уласаў і Шышчэў у аб'яву-турна зарадкаў на беразе ракі «Чырвоны-Ісбара».

Кортка (Ад карэспандант «Звязды» і БЕЛТА)

50 драматычных твораў для каліграфічных гурткаў выдала да канца года Беларускае Аляжэнне ЦЭДРАМА. Усе гэтыя выданні ў друку «Юбілей» і «Мядзведзь» — Чыгава, «На заставе» — Кобца і ішыя.

20 гучавых аўта-ніноперасовак працуюць у раёнах БССР. За поўгода яны далі 1.900 сеансаў у каліграфічных, школах, хатах-чытальнях і абслужылі 270 тысяч чалавек. 35 тысяч ніноперасовак на пасажырскім паравозе СУ-96-35 без рамонтны і без аляжнай талюнай прамыткі ўрава ў 17 прабівак да 10 жніўня мяншынсты віцебскага дэпо камуністы тт. Семка і Мядзведзь.

Ад Добрушскага РК КП(б)Б наведвалі, што ўкрадзены партрэт узору 1936 г. № 0803471 на імя Рэжысера Івана Самыніна, партрэт-верасне 1931 г., лічыць неспарудлівым.

Секратар РК КП(б)Б БАНГАЙЦС.

Ч. в. а. адназнага рэдактара А. П. ДЖЭЛОК.

Летні театр саду „Профінтэрн“ 14 і 15 жніўня апошнія спектаклі маскоўскага Цэнтральнага тэатра Чырвонай арміі „ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ“ (па Купрыну) Билеты прадаюцца ў касе Беларускага тэатра, а ў дзень спектакля ў касе саду.

11 жніўня, у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба работнікаў Дзяржаўнага (рог вул. Янгельска і Комуністэчнай) абудзецца пасяджэнне ПЛЕНУМА менскага гарадскога Савета рабочых, сільнінскіх і чырвонаярмейскіх дэпутатаў. Парадак дня: 1. Аб рабоце хлебазавода і хлебапаякарнаў гор. Менска.

СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ для пачатковай, ніжняй сярэдняй і сярэдняй школы, выдання ДВБ, на беларускай мове, якія маюцца ў продажы ў кніжных магазінах ДВБ, БАНТА, Белкультгазды і КОПІЗ'а. ТАВАРЫШЫ БАЦЬКІ І ВУЧНІ! Падручнікі для ўсіх класаў (ад 1 да 10) вы можаце купіць у кніжных магазінах Дзяржаўнага выдавецтва Беларускай Рэспублікі, Белкультгазды і КОПІЗ'а.

РАБФАК пры Інстытуце народнай гаспадаркі імя В. В. Куйбышава абвясчае НАБОР студэнтаў на першы, другі і трэці курсы дзённага рабфака — з адрывам ад вытворчасці. Наступаючы на першы курс рабфака падлягаючыя праверачным іспытам у аб'ёме 7 класовай сярэдняй школы на беларускай і рускай мовах і літаратуры, матэматыцы, фізіцы, геаграфіі і псіхалогіі.

ПАСТАНОВА горкамсада пры менскім горсавеце ад 9 жніўня 1936 г. АБ ПАДРЫХОТЧАЙ РАБОЦЕ ДА АБМЭНУ АБЛІГАЦЫІ ПА Г. МЕНСКУ. У сувязі з тым, што наставной НКФ СССР г. Менск адвасен да ліку гарадоў, аб'ёмна-вучных аблігацый у першую паргу, — з 15 верасня 1936 г. горкамсада паставіў:

Друкарні „ЗВЯЗДЫ“ ПАТРЭБНЫ: РАБОТНІКІ АХОВЫ, ПАЖАРНІКІ, ДАПАМОЖНЫЯ РАБОЧЫЯ

Патрабуецца ВА УСІХ КНІЖНЫХ МАГАЗІНАХ КОГІЗ'а брашура „ПРАЕКТ КАНСТЫТУЦЫІ СССР“ на рускай, беларускай, польскай і латыскай мовах. У магазіне Менска таксама маецца і нямецкая і італьянская мовах.

ДЛЯ ПАЧАТКОВЫХ ШКОЛ Для 1 класа Аляксандравіч — Чытанка. П. 65 к. Бярознін — Белімова. Граматыка для 1—2 кл. П. 55 к. Папоў — Падручнік арыфметыкі. Ч. I. П. 55 к. Для 2 класа Янімовіч і Гародніна — Чытанка. П. 90 к. Папоў — Падручнік арыфметыкі. Ч. II. П. 60 к. Для 3 класа Брайлюска — Хрэстаматыя па літаратуры. П. 85 к. Тароў — Прыродазнаўства. Ч. I. П. 70 к. Папоў — Зборнік арыфметычных задач і практыкаванняў. Ч. I. П. 65 к. Папоў — Падручнік арыфметыкі. Ч. III. Для 3—4 кл. П. 55 к. Для 4 класа Карпавічова — Хрэстаматыя па рускай літаратуры. Ч. II. П. 55 к. Тароў — Прыродазнаўства. Ч. II. П. 80 к. Тароў — Падручнік геаграфіі. Ч. II. П. 75 к. Папоў — Зборнік арыфметычных задач. Ч. II. П. 60 к. ДЛЯ НИЖНЯГО СЯРЭДНІХ І СЯРЭДНІХ ШКОЛ Для 5 класа Папоў — Падручнік арыфметыкі для 5—6 кл. П. 1 р.